

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ—ТВАРАМ ДА СПАЖЫЦА. ЖЫЦЦЫ ШЛЯХ ТЭАТРА.  
АГЛЯД ДРУЖУ «БАШНАГ» № 721.  
УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД ПІСЬМЕННОКАУ — З ДАКЛАДА ПРАК  
БРАНШТЭЯНА.  
ПАСЛЯ ЖЭНЕўСКАГА КАМПРАМІСА.  
ТАПНЫЯ ВАЕННЫЯ АЭРАДРОМЫ.

### ТВАРАМ ДА СПАЖЫЦА

... Трэба, вяртацца, зразумець, што тавары вырабляюцца ў апошнім выпадку не для вытворчасці, а для спажывання (Сталін).  
Трэба, вяртацца, зразумець, што працаваць цяпер так, як працавалі, вочнаваты год таму назад, не так, што новыя ўмовы другой пачатковай высобавоць перад прамысловасцю новыя, павышаныя заданні.  
Не можа быць сумнення ў тым, што нашы прадпрыемствы працуюць цяпер значна лепш, чым некалькі год назад. Прадпрыемствы сваёй масавай вытворчасцю, пачаў працаваць больш роўнамерна, імкнучыся да павышэння якасці.

Але тут ва ўсю шырыню ўстае пытанне аб выпускаемых прадпрыемствамі асартыментах. Асартымент падзвычай абмежаваны. І гэты асартымент нас ні ў якім разе задавальняе не можа.

Партыя ставіць пытанне аб тавараваароце, як важнейшым пытанні дзя. Але пытанні тавараваароту пераарыўна звязаны з перабудовай самога прамысловага апарату, бо без гэтай перабудовы мы не можам выйсці з цяжкага становішча праблему тавараваароту.

Спажывец патрабуе рознастайнага асартымента, добрай пашывкі, высокакачэснага тавара.

Нельга сказаць, каб прадпрыемствы не імкнуліся задавальняць ўзросшыя патрабаванні працоўных. Аб гэтым сведчыць разгорнутая на прадпрыемствах барацьба за годар фабрычнай маркі, імкненне ўсталяваць сувязь прадпрыемстваў з спажывацямі.

Аднак, пытанне пашывання асартымента—падзвычай сур'ёзнае пытанне. Яно патрабуе пэўнай перабудовы ўсяго вытворчага працэсу.

Справа ў тым, што нашы швейныя фабрыкі, і ў значнай ступені абутковыя, вельмі далёка зайшлі, ўдарыліся ў крайнасць у справе спецыялізацыі вытворчых працэсаў. Працэс раздроблены да крайнасці, функцыянальна з'яўляецца самай галоўнай крыніцай абзлічэнасці і вялікай якасці браку, тормаза пашывання асартымента тавараў.

Няма сумнення, што выпускаць абмежаваны асартымент тавараў значна танней і лягчэй. Апрацоўка выраба пры вузкім асартымента дае максімальнае скарыстанне абсталявання, не патрабуе высо-

кай кваліфікацыі рабочых, палічае кіраўніцтва прадпрыемствам.

Але ліквідацыя гэтай функцыянальнай (а гэта немінуча павінна прывесці да знішчэння затаварвання і нізкакачэснага аднастайнага асартымента тавараў, да максімальна рацыянальнага выкарыстання адыходаў) без ускага сумнення перакрывае гэты, на першы погляд бяспрэчны, не перавагі.

Мы ставім пытанне не толькі аб функцыянальнай вытворчых працэсах. Нельга лічыць нармальным, калі, напрыклад, фабрыка «Прафінтэр», якая знаходзіцца ў непасрэднай залежнасці ад фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі», снабжаеца алошнай гатовым раскроем. Пры гэтых умовах тавар немінуча абзлічаны, бо таксама, як і фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» можа апрацоўваць дрэнную якасць прадукцыі дрэннай пашывкай, так і фабрыка «Прафінтэр» — дрэнным раскроем.

Нідзе яшчэ функцыянальна не ўмацавалася так, як у швейнай прамысловасці.

Пытанне ідзе аб тым, што рабочы, каласнік нашай краіны павінны і могуць атрымаць практычную рознастайнага асартымента і высокай якасці.

Час паставіць пытанне аб пэўна-лічэнай якасці масавай вытворчасці да якасці індывідуальнай пашывкі. Бясспрэчна, гэта яшчэ цяжкая задача, але задача вяртаемая, і ёю павінны заняцца нашы гаспадарнікі.

Рабочыя завода «Большэвік» і публікуем сёння пісьме ставяць ва ўвесь рост пытанне аб асартымента тавараў. Імяна яны маюць права гэтага патрабаваць, бо з вырабляемага імі хрому яны яшчэ не атрымалі прыгожы рознастайны асартымент.

Трэба зламаць коснасць у гэтай справе. Кансерватызм некаторых нашых гаспадарнікаў нельга пры-нець у далейшым.

Вырашэнне гэтай пытанні патрабуе вялікай вытворчай перабудовы як на саміх прадпрыемствах, так і ва ўсім вытворчым працэсе.

Гэта перабудова павінна адбыцца.

Трэба сустраць асення-зімовы сезон багатым, рознастайным асартыментам тавараў.

Трэба рашуча павярнуцца таварам да спажывацям — рабочага і каласніка нашай краіны.

### Нельга дапусціць спынення адгрузкі шкла

Усеабазнае шклоўбядненне пры Наркамлегпроме СССР не выдзеліла піламатэрыялу для гомельскага шклозавода імя Сталіна, матывуючы тым, што завод знаходзіцца на тэрыторыі БССР, а таму ён павінен забяспечвацца мясцовымі арганізацыямі. У крайнім выпадку, калі не ўдасца, займацца самазагатоўкамі.

Тэкім чынам завод ужо пяць месяцаў не атрымлівае піламатэрыялу і не можа адгружаць гатовую прадукцыю.

Калі завод звярнуўся да мясцовых арганізацый, у прыватнасці, да беларускага аддзялення лесазбыту, апошні адказаў: «Піламатэрыялы будуць адгружаны толькі з санкцыі Наркамлегпрома БССР».

Наркамлегпром у асоба загадкана сакрета снабжэння абутку і затаварвання тав. БАБІЦКАГА адказаў: «Паліцыя пры размеркаванні піламатэрыялу Наркамлегпром СССР аш завод не ўключыў, выдаляючы фонды мы не можам. Гэта пытанне павінен вырашыць Зянонавет пры Саўнаркоме».

Між тым завод зараз стэў перад пегоразі спынення ўпакоўкі і адгрузкі шкла. Дагавары, заключаныя з прамарцелямі на пастаўку тарнага піламатэрыяла, не могуць забяспечыць патрабаванне завода. Зараз становішча яшчэ больш ускладнілася тым, што гэтым арцелям (мазыр-

скай, рагачоўскай і бобруйскай) не заплачываны вагоны на адгрузку на вярс завода піламатэрыялаў.

Шклозавод, які выпускае тысячы скарынак шкла ў дзень і штодзённа спажывае звыш 40 км. дошак, на ёншні дзень не мае фондаў і залежыць поўнасцю ад саматужных арцеляў.

Також становішча з піламатэрыяламі для ўпакоўкі экспертнага шкла, хоць фармальна і вызначаны фонд у колькасці 2.300 км. дошак для экспертнага шкла, што не можа задавоць і паловы патрабнасці ў іх завода. Але і з гэтых 2.300 км. дошак да сённяшняга дня адгружана бабруйскай лескамбінатам на пародах Беллесазбыту толькі 600 км.

Ужо зараз завод не мае дошак для экспертнага шкла. Лесазбыт са свайго боку ніякіх мер не прымае для фарсавання адгрузкі.

Пытанне забеспячэння шклозаводу лесамі павінна быць зараз-жа вырашана з тым, каб, атрымаўшы гэтыя фонды, ён мог быць уключан у план пільнінскіх перавозак.

Я. КУДРАУСКІ.

АД РЭДАКЦЫІ: Зварочаем увагу Наркамлегпрома БССР і Зянонавета Саўнаркома на неабоднае тэрміновага вырашэння гэтай пытанні.

### АПЛАЦІЦЕ НАШ РАХУНАК!

Дайце нам прыгожыя касцюм, фасонніе паліто і добры абутак

### НАРКАМЛЕГПРОМУ ТАВ. БАЛЦІНУ, ДЫРЭКТАРАМ УСІХ ШВЭЙНЫХ І АБУТКОВЫХ ФАБРЫК БЕЛАРУСІ ТАВАРЫШЫ!

Мы, група рабочых менскага чырвонасцяжнага завода «БОЛЬШЭВІК», рашылі звярнуцца да вас з адкрытым пісьмом. Мы рашылі паставіць перад вамі адно пытанне. Пытанне важнае, якое патрабуе неадкладнага вырашэння.

Справа вось у чым. Здарылася нека так, што гэтымі днямі пасля работ мы ўсе сустрэліся ў нашым зводным нааператыве. Можны з нас прышоў па сваёй справе. Тав. ШАБЛОУСКІ хацеў купіць для дачэй абутак, таварышы ЛЫЧКОўСКАЯ і КУНЦЫЦА — лётны туплі, тав. ТАБОЛІН — добры светлы летні касцюм. Не будзем пералічваць кожнага паласовіку.

Мы ўпаўнены, што вы ведаеце не горш за нас, як узраслі патрабы нашых рабочых, што нашы рабочыя мадае атрымаць (і ён мае на гэту поўнае права) тавар рознага асартымента, прыгожага фасону, высокай якасці.

З чым-жа мы там сустрэліся? За прылаўкам вісяць некалькі мужчынскіх пальтаў. Рабочыя іх не купляюць. Яны вельмі дрэнныя. Не гаворачы ўжо аб якасці самой матэрыі, пальты пашыты так, што вісяць на плячах, як нейкія мяшкі. Не гледзячы на тое, што яны вельмі малюга нумару, на спіне ўсё-ж ствараюцца складкі.

Тав. МАЛІКОўСКІ ўжо два месяцы носіць бацінкі 42 памеру, а яму патрэбен 44. І да гэтага часу ён не змог здаць патрэбны яму бацінкі. Зараз лета, добра-б купіць бацінкі. Але, як растлумачыў нам загадчык магазіна ВІНІН, фабрыка імя ТЭЛЬМАНА выпускае бацінкі толькі да 40-га памеру. А што рабіць таму ў каго большая нага? Нлужо нам прыстасоўваць свае ногі да памеру, які ўстаноўлены кіраўнікамі фабрыкі імя ТЭЛЬМАНА? А такіх бацінак наш магазін атрымаў 1.000 пар.

Мы хочам мець баяны туплі. Але іх магазін атрымаў толькі 20 пар. Магазін атрымаў 200 пар дзіцячых бацінак толькі для дзяцей 5-6-гадовага ўзросту. А што рабіць малодшым або старэйшым?

Зусім няма жаночых бацінак. Пашлі мы ў туплі што адкрыты дзяржаўны ўнівермаг.

Тав. ЕКЕЛЬЧЫН прымераў касцюм 46 памеру. Надаў падмак. Вузкія і кароткія рукавы, рукі ніякі на паднісць а лічыцца 46. Другі-ж касцюм, які вісеў тут-жа побач, аднаго памеру з першым, жываўся шырокім у рукавах, высокай кішэнні, складаў калі пахі і іншыя дробязі.

Другіх няма. Усе такія, пад адзін фасон, быццам адной рукой шытыя, а маркі розныя. Вы тут знойдзеце вырабы віцебскай фабрыкі «СЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ», менскай фабрыкі «ОКЦЯБР», «КІМ», МАСКВАШЕВА і т. д.

Не пашанцавала і тав. Судноверу. Добрага паліто ён не знайшоў. Усе грубавэрныя, клетчатчы зусім няма.

Тав. Доўнер так і не магла падабраць сабе паліто. Цяжкі бобрык, рукавы 50 памеру, як пальцы хавоўца, а па даўжыні паліто 46 памеру.

— Бываюць часта і такія казусы ў нас, — кажа прадаўчыца, — што жаночыя пальты 46 памеру аднолькавыя з 48.

Не лепш і з жаночымі касцюмамі. Усе чорныя. Светлыя няма.

Тав. Таболін, не знайшоўшы касцюма, рашыў хоць штаны купіць. Але, на вялікі жаль, і штаноў не падбярэш. Дзве пары — 52 і 56 памер. Штаны 52 памеру тут аказаліся большымі чым 56-га. Праўда, розніца ёсць: адны сінія, а другія рабыя. «Затое яны шырэйшыя», — кажа прадаўчыца.

Накіраваліся ў абутковы аддзел, але безрэзуль-

### ЧЭЛЮСКІНЦЫ У ХАБАРАЎСКУ

ХАБАРАЎСКЕ, 10. (БелТА). Поезд з чэлюскінцамі прыбыў у Хабараўск. Роўна праз годзіну пасля прыходу поезда на плошчы Свабоды адкрыўся митынг.

З прысутнымі выступілі сакратар крайкома партыі т. Самойлаў, нам. старшынні крайвыканкома т. Флегонтаў, рабочы хабараўскага аўтарамонтажнага завода тав. Валугу.

Калі на трыбуну падмааецца т. Баброў, аграмацкая плочта Свабоды прыходзіць у рух. Брыкі ўра, «Няхай жывуць нашы чэлюскінцы» доўга не даюць яму таварышчы.

Потым з простым, задумшэўным расказаем аб днях на Ільініна выступіў т. Варонін. Гуз захвалены пракачаванца на плошчы, калі на трыбуну падмааецца знаёмая фігура першага прамазавоўскага палота Дальня-Усходняга краю тав. Вадапанява.

Пасля чакагара «Чэлюскіна» т. Румянцава ад імя ОКДВА выступіў пажамаандарта т. Федзько. Ён вышпю чэлюскінцаў і палотаў, паказаўшых прыклад, як трэба змагацца і перамагаць.

### ПАВЕТРАНЫ ПЕЗД ПРЫБЫЎ У БАТАЙСК

РАСТОЎ-ДОН, 11. (БелТА). Сёння ў 10 гадзін 15 мінут у Батайск прыбыў трэці паветраны поезд, выледаўшы ўнора ў 6 гадзін раніцы з цэнтральнага аэрадрома Масквы.

Буксіроўшчыні самалёт «П-5» збў лёгчык Дакіневіч з паветраным сяршчыкам борт-механікам Салаўевым. На буксіры самалёта — планеры «П-5» і «Г-9» з палотаі Барадзіным, Васільніным і Жураўлёвым. Поезд працеў 1.000 кіламетраў.



### Спіс старшын перадавых сельсаветаў-удзельнікаў 2-га ўсебеларускага злёта

- ГУШЧЫН, Ляхавіцкі сельсавет, Жыткавіцкага раёна;
- БОРТНІКАУ, Бухарынскі сельсавет, Жлобінскага раёна;
- САПОНЕНКА, Крчэўскі сельсавет, Брагінскага раёна;
- КАЛЕШКА, Грэцкі сельсавет, Слуцкага раёна;
- АКАРЧУА, Свяцкі сельсавет, Лельскага раёна;
- МЕЛЬНІК, Лядзкі сельсавет, Ст.-Дарожскага раёна;
- ХОПЧЫК, Залатоўскі сельсавет, Рачыцкага раёна;
- КАЦЮБА, Асараўскі сельсавет, Камярынскага раёна;
- ЛАУЧЫНОЎСКІ, Лаўкоўскі сельсавет, Чашніцкага раёна;
- ГОЛЬНІК, Бярозінскі сельсавет, Вітомльскага раёна;
- ВАРЫВАЦКІ, Ліпнянскі сельсавет, Раціцкага раёна;
- МЯЖУЕВ, Яромкаўскі сельсавет, Аршанскага раёна;
- БАГДАНОВІЧ, Каз.-Будскі сельсавет, Чырвонапольскага раёна;
- ЖУРАЎСКІ, Крушніцкі сельсавет, Дзеўскага раёна;
- РАЙХМАН, Сілевіцкі сельсавет, Дубровенскага раёна;
- ТРУХАНОВІЧ, Рымавецкі сельсавет, Вабруйскага раёна;
- ФЕЛЬДМАН, Тураўлянскі сельсавет, Полацкага раёна;
- ВЯРОШКА, Куцацкі сельсавет, Суражскага раёна;
- ГАЙДУК, Заборскі сельсавет, Расонскага раёна;
- ЦЫПІН, Капалецкі сельсавет, Бярозінскага раёна;
- КАРПЛАУ, Дзяржынскі сельсавет, Рагачоўскага раёна;
- КАЗЛОЎСКІ, Лядзінскі сельсавет, Сенненскага раёна;
- КАЗЛОЎ, Маслакоўскі сельсавет, Горацкага раёна;
- РЫНКЕВІЧ, Ягупскі сельсавет, Гомельскага раёна;
- СЕЛЕНЕВ, Касцюкоўскі сельсавет, Гомельскага раёна;
- ІВАНЕНКІ, Дамамарыцкі сельсавет, Калынінскага раёна;
- ПУКАЛАУ, Гадукаўскі сельсавет, Удзінскага раёна;
- САФОНАУ, Хопкаўскі сельсавет, Чавускага раёна;
- ПЛОСКЕВІЧ, Добрасенскі сельсавет, Магілёўскага раёна;
- ПАНРОЎСКІ, Бубліцкі сельсавет, Ушацкага раёна;
- ШМЕЙ, Негарэльскі сельсавет, Дзяржынскага раёна;
- САХАНЧУК, Семішчынскі сельсавет, Чырвона-Слабодскага раёна;
- САУЧЭНКА, Чарніцкі сельсавет, Сіроцінскага раёна;
- КАЗЛОЎ, Сакоцкі сельсавет, Меліцкага раёна;
- ЛІПСКІ, Нічмыраўскі сельсавет, Шклоўскага раёна;
- БУЛАВА, Запалецкі сельсавет, Петрыкаўскага раёна;
- КАЗЛОЎ, Вайханскі сельсавет, Гарадоўскага раёна;
- ШУЧЭНКА, Казлоўскі сельсавет, Старобінскага раёна;
- ГОЛКА, Гатовіцкі сельсавет, Заслаўскага раёна;
- КІЗЕВ, Багомльскі сельсавет, Дрысенскага раёна;
- САВІЦКІ, Прылепскі сельсавет, Смалвіцкага раёна;
- ГАЛАВАЧЭНКА, Ліпвінскі сельсавет, Парыцкага раёна;
- ШАБАН, Хатавіцкі сельсавет, Палешчанскага раёна;
- БУЗОН, Баранскі сельсавет, Барысаўскага раёна;
- МІШКІН, Халодніцкі сельсавет, Крўнскага раёна;
- ЯНУШЭВІЧ, Вабініцкі сельсавет, Віцебскага раёна;
- ПІСАНКА, Чырвона-Алеціцкі сельсавет, Быхаўскага раёна;
- ГРЫНКЕВІЧ, Грэбінскі сельсавет, Чэрвеньскага раёна;
- ФРАНЦУЗОВ, Вялікісельскі сельсавет, Вялікісельскага раёна;
- АЗАРАУ, Патапаўскі сельсавет, Буда-Кашалёўскага раёна;
- КАРОТКІН, Аленскі сельсавет, Талачынскага раёна;
- КУЗМЕНКА, Палецкі сельсавет, Чачэрскага раёна;
- ГРАХОШКІ, Ласковіцкі сельсавет, Палукскага раёна;
- ЯНКОЎСКІ, Стрэліцкі сельсавет, Хойніцкага раёна;
- ГАЛЫГІН, Хольчанскі сельсавет, Веткаўскага раёна;
- СІМАНОВІЧ, Бярозаўскі сельсавет, Мазырскага раёна;
- БАЗЫЛЕВІЧ, Вікожанскі сельсавет, Белашчанскага раёна;
- БРЫЛЬ, Скароднянскі сельсавет, Ельскага раёна;
- ШРУБ, Рычарскі сельсавет, Тураўскага раёна;
- ЯЗЭПЛАУ, Мяркулавіцкі сельсавет, Рагачоўскага раёна;
- ЧАЙКО, Пераўскі сельсавет, Асіпаўіцкага раёна;
- СОТНІКАУ, Струкаўскі сельсавет, Камяніскага раёна;
- КАРАБАНКОВ, Чыбатавіцкі сельсавет, Уваравіцкага раёна;
- ЛЮБЕЗНЫ, Насовіцкі сельсавет, Пераўскага раёна.

З 62-х дэлегатаў злёта, старшын перадавых сельсаветаў — членаў і кандыдатаў КП(б)Б 57, ВЛКСМ — 1 і беспартыйных — 4. Паслямова складу дэлегатаў размяроўваюцца так: рабочыя — 2 чалавек, каласнікі — 29, служачыя — 12. Па нап. складу: беларусаў — 47, яўрэяў — 6, палікаў — 4, рускіх — 4, украінцаў — 1.

Усе дэлегаты доўгі час працуюць на савецкай рабоде. Вельмі шмат нават з 1918-1920 г. г. Працуюць на савецкай рабоде і прыватнасці ў сельсаветах сапраўды па-ўдарнаму. Аб гэтым сведчыць той факт, што ўсе дэлегаты праміраваны па некалькі разоў, чал. нават праміраваны больш 10 раз, а астатнія ад 1 да 10 разоў.

13 чэрвеня ў 6 г. веч. ў памашканні завода імя Молатава працяг пасяджэння

### ПЛЕНУМА МЕНСКАГА ГАРКОМА КП(б)Б

па пытанню аб ходзе аздзялення горада. (Даклады — дырэктара завода імя Молатава т. Бароўка, старшынні жэпта № 41 і кіраўніка трэста злітнага насаджэння т. Белазоўскага).

Акрамя членаў і кандыдатаў пленума гаркома павінны з'явіцца дырэктары, сакратары парткомаў і старшынні фабаўткова-прадпрыемстваў, кіраўнікі ўстапоў, старшынні жэптаў (комуныты) і ўсе запрошаныя на пленум.

Нам. сакратара Менгаркома КП(б)Б Хадаасявіч.



10 чэрвеня ў зале пасяджэнняў праэдыума ЦВК адкрыўся другі ўсебеларускі злет старшын перадавых сельсаветаў. Злет адкрыў ЦВК і рэдакцыя газеты «ЗВЯЗДА». На здымку: старшын перадавых сельсаветаў, удзельнікі злёта: Гусчын (Лядзінскі сельсавет, Раціцкага раёна); КІЗЕВ (Лядзінскі сельсавет, Раціцкага раёна); БУЛАВА (Капалецкі сельсавет, Веткаўскага раёна); ХАНЧЫК (Залатоўскі сельсавет, Рачыцкага раёна); ШМЕЙ (Негарэльскі сельсавет, Дзяржынскага раёна); МЕЛЬНІК (Лядзінскі сельсавет, Ст.-Дарожскага раёна); САФОНАУ (Халькоўскі сельсавет, Чавускага раёна); МЯЖУЕВ (Яромкаўскі сельсавет, Аршанскага раёна); ТАЛЕНКА (Грэцкі сельсавет, Слуцкага раёна); ПІСАНКА (Чырвоны Асавец, Быхаўскага раёна); БРЫЛЬ (Скароднянскі сельсавет, Ельскага раёна).



# ЗАВЯРШЭННЕМ ПРАПОЛКІ, БОЛЬШЭВІЦКАІ ПАДРЫХТОУКАІ ДА УБОРЧАНАІ СУСТРЭНЕМ УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЛЕТ КАЛГАСНІЦ-УДАРНІЦ

## ПА-НОВАМУ ПАЙШЛО ЖЫЦЦЁ

**МАЗЫР.** (Па тэлефону ад карэспандэнта «Звязды».)  
 «Жанчыны ў калгасе — вялікая сіла». Гэтыя словы правадзіцеля партыі паірызаваў і штогоднай працэнтнай калгаснага жніўня.  
 10-га чэрвеня праходзіў у гарадскім тэатры злет ударніц калгасных і саўгасных палёў і лепшых актывістак аднаасобіц Мазырышчыны. У злёце прымаў удзел 250 лепшых прадстаўнікоў новай вёскі сацыялістычнага Палесся. Нарадзіліся людзі. Іх уштарта праца змяняе выгляд Палесся. Праца жанчыны-падрыхтоўкі стала на раўне з мужчынай. Жанчына-старшыня калгаса, жанчына — бригадзір, жанчына — звышнормі і інжынер тэхнікі, коніх і загадчыцы форм — вось воблік новай жанчыны Палесся.  
 Жанчына прымае ўдзел за ўсім і для гэтага ёй створаны ўмовы. У калгаснага раёна працуе 66 садоў і дзіцячых пляцовак. У 33-х калгаснах працуюць яслі. Больш 4 тысячы дзяцей падліваецца ў гэтых ачагах камунізма.  
 3 трыбуны злёта выступала 20 жанчын і спіс выступальных дзялек не вычарпан. Усе яны гаварылі аб справах у калгасе, аб саў-

бе, праполцы, сенакосе, аб падрыхтоўцы да ўборкі і сенакашэнні, аб яслах, дзіцячых садах і пляцоўках, дзялілася вопытам.  
 У калгасе «**Рухавік рэвалюцыі**» лепшыя калгасніцы-ударніцы — **Цітова і Коласава** сумесна з мужчынамі працавалі на конях — аралі, баранавалі, вазілі шной, іны-ж удзельнічалі ў буксёрнай брыгадзе ў часе саўбы ў адгалоўчым калгасе «**Авангард**».  
 А вось калгас «**Новыя Халодныкі**». Тут большасць жанчын. У калгасе 67 гаспадарак, а прапарцыйных мужчын толькі 18. Тут рускімі жанчыні робіцца ўсё. Жанчыны адуць, баранюць, воззяць шной, хлеб, папраўляюць дарогі. Калгас «**Новыя Халодныкі**» адзін з перадавых зон дзейнасці МТС. Зараз у калгасе ўдзяная работа, усе ў поліна і сенакосе, дома застаіцца старыя і дзеці. Ужо скожана 100 гектараў лугу і палова заставаецца.  
 Жанчына з'яўляецца ўборам дзіцячых і ўдзянай работы. Вось гаворыць **Рудзена Ульяна** з калгаса «**Чырвоная Запалле**».  
 — Я сабе ўдзянай не абмяшчалася, а прапала на-ўдзяную, паказвала прыклад другім, і пе-

толыкі жанчынам, а нават і мужчынам, і тады мяне самі калгасніцы абвясцілі ўдзянай.  
**Салдаценка Люба** — маладая калгасніца маладога калгаса, які арганізаваны ў дні работ гістарычнага 17 з'езда камуністычнай партыі большэвікоў. Калгас назван імем вайліка з'езда. Люба красачка і ўзора паказвала злёту, якая іла разам з другімі актывістамі арганізавала гэты калгас.  
 — Пыжжа было ў першы дні, — гаворыць Люба, — пераклочылася на калгаснае жывіцё і работу. Усё трэба было будаваць. Не хапала пасення, не хапала копей. А тут яшчэ некаторыя жанчыны хадзілі. Я правяла работу срод іх і дапамагала мужчынам будаваць канюшню... Штодзёна дамагавалі пацітаваць. Рабніцы арганізацыі дамагалі насеннем. Мы саўбу скончылі з пасекамі, план выканалі ў два разы. Ураджай добры на славу, сенажаць, ін саў... Жывём весела, працуем дружна, — так зачынала сваё выступленне маладая калгасніца Люба.  
 Мянюцца жанчыны Палесся. Іны сумесна з мужчынамі будуць новае калгаснае жывіцё.  
**ВЛ. МАЧАЛЬСКІ.**

# ЗАКОНЧЫЎ РАБОТУ ДРУГІ УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЛЁТ СТАРШЫНЬ ПЕРАДАВЫХ СЕЛЬСОВЕТАЎ

## ЦК КП(б)Б — тав. ГІКАЛО

ДРУГІ УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЛЁТ СТАРШЫНЬ ПЕРАДАВЫХ СЕЛЬСОВЕТАЎ ШЛЕ ТАВЕ, ВЫПРАБАВАНАМУ КІРАўНІКУ НАШАЙ КП(б)Б, ПАЛКАЕ ПРЫВІТАННЕ.  
 МЫ ДАЕМ ТАВЕ ЦВЕРДАЕ БОЛЬШЭВІЦКАЕ СЛОВА, ШТО, РАЗГОРТАЮЧЫ ПАМІЖ САБОЙ СОЦЫЯЛІЗМІЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА, УЦЯГВАЮЧЫ У ГЭТА СПАБОРНІЦТВА ШЫРОКІЯ МАСЫ КАЛГАСНІКАЎ І АДНААСОБНІКАЎ, МЫ ЯШЧЭ БОЛЬШ ПАВЫСІМ ТЭМПЫ, І НІ АДЫН З НАС НЕ ЗДАСЦЬ ПЯРПЫНСТВА У СОЦЫЯЛІЗМІЧНЫМ СПАБОРНІЦТВЕ СЕЛЬСОВЕТАЎ СВАГО РАЕНА.  
 НЯХАЙ ЖЫВЕ НАША КОМПАРТЫЯ БЕЛАРУСІ І ЯЕ КІРАўНІК ТАВ. ГІКАЛО!  
 НЯХАЙ ЖЫВЕ НАША ЛЕНІНСКАЯ ПАРТЫЯ І ЯЕ ВЯЛІКІ МУДРЫ ПРАВАДЫР ТАВ. СТАЛІН!

## ДЗЕННІК ЗЛЁТА

Учора закончыў работу другі ўсебеларускі злет старшын пэрадавых сельсаветаў. На ранішнім пасяджэнні выступілі ў спрэчках старшыня Руднянскага сельсавета, Полацкага раён. тав. **Фельдман**, Хольчанскага сельсавета, Веткаўскага раён. тав. **Галілін**, Скарданаўскага сельсавета, Ельскага раёна тав. **Брэйль**, Дамажыцкага сельсавета, Камявіцкага раёна, **Іванікі** і інш.  
 На злёце выступіў з прамовай намеснік наркома фінансаў БССР тав. **Ельнэўскі**, які падрабіў аэнабміў сьхот з кодам выканання фінплана і паставіў перад старшын пэрадавых сельсаветаў рад канкрэтных задач па пытанню разгортвання сацыялізмічнага развіцця на лепшае выкананне фінансавых мэрпрыемстваў.  
 З вялікай увагай злет выслушаў прамову дэлегата ад сацыялізмічнага БССР Заходняй вобласці — старшыня Навазыбінскага РВК тав. **Казлова**. Тав. **Казлоў** падзяліўся вопытам работы свайго пэрадавога ў Заходняй вобласці раёна.  
 На ранішнім пасяджэнні выступіў рэдактар газ. «Звязда» тав. **Ленцэр**, які дзяліўся вопытам работы, прывёў рад характэрных прыкладаў і фактаў, якія павінны пераважыць сельсаветы для разгортвання сацыялі-

ніцтва 1934 г. на лепшае выкананне сельска-гаспадарчых работ.  
 На вярочым пасяджэнні з вялікай прамовай аб задачах работы сельсаветаў і правядзенні конкурсаў-спаборніцтваў саветаў 1934 года выступіў старшыня ЦВК СССР і БССР тав. **Чарвякова**. З'яўляецца тав. **Чарвякова** ў прамове, як і яго прамову злет сустрэў бурнымі апладысмантамі.  
 Пасля выступлення тав. **Чарвякова** злет прыняў адроз, у якой заклікае ўсіх старшын, членаў і актыві сельсаветаў, калгаснікаў, аднаасобнікаў — заўтрашніх калгаснікаў — шырока разгортваць сацыялізмічнае пэрадавае сельсаветамі, калгасамі, вёскамі, брыгадамі, звыннмі і «ЗМА-ГАЦА ЗА ТЭ, КАБ СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ АТРЫМАЛА ОРДЭН ЛЕНІНА — ВЫШЫШЮЮ ГАНАРЛІВУЮ УЗНАГАРОДУ У КРАІНЕ СОВЕТАЎ».  
 Злет пачаў прывітальныя тэлеграмы ЦК КП(б)Б тав. **Гікало**, старшыня ЦВК СССР тав. **Калінін**, старшыня СНК СССР тав. **Молатаву** і газеце «Звязда» тав. **Чарвякова** пасаляць прывітанне ЦО КП(б)Б «Звяздзе».  
 Пасля прывітання адрозы і прывітальных тэлеграм злет скончыў сваю работу.

# ЦВК, СЭУНАРКОМУ СЯЮЗА ССР — КАЛІНІНУ, МОЛАТАВУ, РЭДАКЦЫІ „ІЗВЕСТІЙ“

Другі ўсебеларускі злет старшын пэрадавых сельсаветаў шло вам палкае большэвіцкае прывітанне.  
 З паспехам закончыўшы сваю работу ў аснове шырока разгортнай палітыка-мэсавай работы саветаў, яшчэ большай актывізацыі секцыі і дэлегатцкіх груп, дэем цвёрдае большэвіцкае слова змагацца за іяршыства ў сацыялізмічнай работе 1934 года, закончыць ўборку, арганізаваш масы для захавання Кожнага зярніцкі, кожнай бульбыні. Заклучыўшы паміж сабой сацыялізмічныя дагавары, мы ўвабда ўпаўнаважаны, што нашы сельсаветы змогуць яшчэ да вялікага Онцабрнскага свята рапартаваць аб выкананні хлебазагавоў.  
 НЯХАЙ ЖЫВЕ ТАВАРЫШ КАЛІНІН!  
 НЯХАЙ ЖЫВЕ ТАВАРЫШ МОЛАТАУ!  
 НЯХАЙ ЖЫВЕ ВЯЛІКІ ПРАВАДЫР НАРОДАЎ СССР ТАВАРЫШ СТАЛІН!  
 ПРЭЗІДЫУМ ЗЛЁТА.

# СТАРШЫНЯ ПРАПОЙСКАГА РВК Т. ЧОРНАБОРОДАЎ НЕ ЧЫТАЕ ГАЗЕТ

Дзіўна, вельмі дзіўна. Адбываецца ўсебеларускі злет старшын пэрадавых сельсаветаў. На злёце прымаў удзел 64 дэлегаты амаль з усіх раёнаў Беларусі. Прыбылі дэлегаты з КАМАРЫНСКАГА І ДРЭСЕНСКАГА, з ТУРАУСКАГА І ЧАВУСКАГА, КАРМЯНСКАГА І ЕЛЬСКАГА раёнаў. Прыбыла дэлегатцыя нават з ЗАХОДНЯЙ вобласці.  
 У той-жа час — якая незразумелая дзіўнасць. Старшыня Прапойскага РВК тав. **ЧОРНАБОРОДАЎ** на зытаньне, чаму не прыбыў дэлегат, 10-га чэрвеня да старшыня ЦВК БССР тав. **ЧАРВЯКОВУ** таку тэлеграму:  
 «Павядомлена аб злёце нам невадом. ЧОРНАБОРОДАЎ».  
 Як гэта так магло здарыцца? Усім вядома, а Чорнабородаў не. Але што ад яго беднага патрабавалі. Фант заставацца фантам. Яму невадом. Тут нехта вінават. Яні вінават, «вінавата» пошта, тым больш, што невадом на толькі аднаму Чорнабородаў, але і старшын РВК КАСЦЮКОВІЧАГА, КІЛЧАУСКАГА, ДАГОЙСКАГА, ЛЕЗНЕНСКАГА, ЛЮБАЎСКАГА, ПУХАВІЦКАГА, ЧАРЫКАўСКАГА, ЛЕЛЧЫЦКАГА і нават МЕНСКАГА раёнаў. Бо з гэтых раёнаў, як і з Прапойскага, дэлегаты таксама не з'явіліся.  
 Пошта «вінавата», несумнянна, і ў першую чаргу загадчык пошты. Ён

не «ўручыў» асабіста тав. Чорнабородаўу павядомленне ЦВК аб тым, што склікаецца ўсебеларускі злет. Ён вінават і ў тым, што ла сваёй простае «нядбайнасці» не зашлю да тав. Чорнабородава і не працятаў яму аб злёце пэрадавога ў газеце «Звяздзе» ад 31 чэрвеня, а таксама ў «Звяздзе» ад 31 мая на першай старонцы, у першай калонцы знізу павядомлення дад загалоўкам: «10 чэрвеня ўсебеларускі злет лепшых старшын сельсаветаў».  
 Каб гэта загадчык пошты зрабіў, безумоўна не здарылася-б з тав. Чорнабородавым такога непрыемнага непаразумнага, бо ў гэтым павядомленні зусім лясна сказана:  
 «Рэдакцыя газеты «Звязда» і цэнтральная камісія па сацыялізмічнаму сельсаветаў пры ЦВК склікаюць 10 чэрвеня ўсебеларускі злет пэрадавых старшын сельсаветаў».  
 Кожны раён мае права пасаля аднаго дэлегата, лепшага старшыню сельсавета, раёна. РВК абавязан тэлеграма павядоміць (у рэдакцыю «Звязды» прывітанне дэлегатаў не пазней 7 чэрвеня».  
 Спадзяемся, што з гэтага часу загадчык ПРАПОЙСКАГА пошты ўсе, не толькі павядоміць, але газеты і часопісы, і нават спецыяльныя разпаражоны прэзідыумы ЦВК будзе чытаць для тав. ЧОРНАБОРОДАВА.

# У кожным саўгасе і калгасе арганізаваць дзіцячыя яслі

З кожным годам узрасце роля ясляў і пільноўкаў у калгасе. Калі ў 1932 годзе ў БССР было 2.359 пільноўкаў і 3.800 ясляў, то ў 1933 годзе — мя мелі 3.500 пільноўкаў і 4.980 ясляў. А ў 1934 годзе намераю арганізаваць у калгасах 4.512 пільноўкаў і 6.500 ясляў.  
 У тых раёнах, дзе мясцовыя партыі і саветы арганізавалі дзіцячыя яслі ўважліва ўважліва ўстановам, мы ўжо маем зараз пераыкананне гаварыць аб арганізацыі ясляў і пільноўкаў. На жаль, такіх раёнаў меншасць. У большасці-ж раёнаў арганізацыя дзіцячых устаноў пушчана на самаіх. У гэтых раёнах, як Рэсненскі, Кілічэўскі, Чашніцкі, Лясненскі, Німніцкі і інш., план арганізацыі дзіцячых устаноў фактычна сарваны.  
 Характэрным прыкладам недадзельна ясляў з'яўляецца калгас імя Зьдэслава, Дамішскага сельсавета, Уварыцкага раёна. У гэтым калгасе адбываецца 300 гаспадарак. Калгас адзін з буйнейшых у БССР, прычым значная частка калгаснікаў адмоўнікі, а ў калгасе пераважна працуюць жанчыны. У гэтым калгасе праўдзёна пры натуральнай парторга дайшло да таго, што закрыла

яслі. Гэта вельмі адбылася на выкананні калгасам плана веснавога саўбы.  
 У калгасе Будыўскага сельсавета, Аранскага раёна, не арганізавалі дзіцячых устаноў. Уважанае яны раёна і РВК на гэтым сельсавета, намеснік загадчыка аранскага раёнага зямельнага аддзела, які фактычна павінен адказваць за арганізацыю ясляў, патураў гэтым тэндэнцыям, бо ён, бачыць, чакаў, накуль прыдзе спецыяльная брыгада з раАНА і райаддзела аховы здароўя.  
 Кааператывныя арганізацыі, райспажывсаюзны па-ранейшаму лічаць, што забяспечыць дзіцячыя установы з'яўляецца для іх нейкім прымуосым асартаментам. Нямаю фактаў, калі райспажывсаюзам, сельсо не толькі не адшукваць дадатковых рэсурсаў для забяспечыня дзіцячых устаноў, але нават не адшуквае таго, што ім адшукваецца дзяржавай. Кааператывныя арганізацыі вельмі многа гавораць аб удзеле кааператыву ў чарговых сельска-гаспадарчых кампаніях, але мала што робяць для фактычнай дапамогі калгасам у арганізацыі дзіцячых устаноў.

У выніку адсутнасці увагі да гэтай справы з боку Пашчаныцкага, Магілёўскага, Мазырыскага, Баўрыскага, Віцебскага і іншых раёнаў раёныя фінансавыя аддзёлы арганізавалі фінансавыя дзіцячыя установы і характэрна, што ні адзін з гэтых раёнаў не прыняў да да гэтых раёнаў аднаасобнікаў, якіх павінны пераважыць сельсаветы для разгортвання сацыялі-

# ПРывЕСЦІ У ПОУЧНУЮ ГАТОВНАСЦЬ УБОРЧНЫ ІНВЕНТАР

**АНТЫДЗЯРЖАНЫЯ ТЭНДЭНЦЫ НА ЗАВОДЭ „ЧЫРВОНЫ АДРАДЖЭНЦ“**  
 Завод «Чырвоны адраджэнец» (Магілёў) зрывае выкананне планаў выпуску запасных частак да ўборачных машын. Завод яшчэ нават не прыступіў да выпуску дэталей да жывяркі. Згодна плану ў маі завод павінен быў выпусціць 722 прыладзавыя шасцеронкі, не выпушчана ніводнай, замест прадугледжаных планам 470 грабельных роўкаў выпушчана толькі некалькі штук.  
 На такіх дэталі, як АА-326, якіх патрэбна было выпусціць 300 шт., дзёржыцы нават яшчэ не спецыяліз дэталі да жывяркі «Ластаўна ідала». Замест планавых 125 штук Н-4 выпушчана толькі 30 штук. Зусім не прыступіў да выпуску Н-27.  
 Асноўная прычына такога становішча — гэта апартуністычная недадзельнасць выпуску запасных частак з боку кіраўніцтва заводу. Выпускам зашчэстак фактычна ніхто не кіруе. Гэта справа пушчана на самаіх. У выніку ліцейны цэх загатоўваў у маі каля 1050 дэталей Р-36 Гэтыя дэталі павінны былі дарабляцца ў такіяжым цэху. Але такіяны цэх не прыступіў да іх апрацоўкі з-за адсутнасці надзежнага прыстававання. Гэтак прыстававанне павінна было быць гатова ў красавіку.  
 Загадчык вытворча-плаванага аддзела заводу Каджан зусім спакойны. Ён мяркуе зрабіць гэтак прыстававанне толькі ў канцы чэрвеня. Такія-ж няўважкі ёсць і паміж мадэльным і ліцейным цэхам. Напрыклад, да падрыхтоўкі мадэляў да дэталей П-У, А-40 і т. д. не прыступлена.  
 Завод «Чырвоны адраджэнец» мае ўсе магчымасці для таго, каб свавольна і добракасава выкалцаць план па выпуску запасных частак да ўборачнай. Аб гэтым сведчыць той факт, што за першы квартал заводу выканалі план на 106 проц. Для гэтага патрэбна толькі адно, каб кіраўніцтва заводу адносілася павольна іх важнейшай справы.  
 Зрыў выканання планаў выпуску запасных частак на заводзе з'яўляецца вынікам антыдзяржаўных тэндэнцыяў кіраўніцтва заводу. Магілёўскія раёныя арганізацыі павінны прыняць тэрміновыя меры каб свавольна выкалцаць сацыялізмічнага земляроб-

**ЧАКАЮЦЬ ПАКУПНІКА**  
 МАГІЛЕЎ. У свой час «Звязда» сігналізавала аб тым, што ў калгаснае зоны Магілёўскай МТС падрыхтоўка ўборачных машын і інвентара — закінуты ўчастак, што калгаснікі і кіраўнікі МТС скардзяцца на недаход запасных частак між тым як на складзе райканторы Бельсельсба ёсць гэтыя часткі ў дастатковай колькасці.  
 Прайшло больш месяца. Нядаўна на палітдзел МТС склікаў нараду кавалёў з усіх калгасаў зоны МТС. Што паказала нарада? Выступалі ў спрэчках кавалі, які правіла, хваліліся, што ў іх усё адрамантавана і што ўсё буда ў недаход запасных частак. А прадстаўнік канторы Бельсельсба тав. **Калінін** гаварыў адваротнае — часткі ёсць, няма пакупнікоў.  
 Каб вырашаць гэта «спрэчка» пытанне і аднаасобна зрабіць кавалёў з асартаментам магазіна Бельсельсба, удзельнікі нарады пашлі ў магазін, на склад.  
 — А вось конусных шасцэрак у вас нешта не відаць, — заўважыла каваль з калгаса «ХІІ год Чырвонай арміі» т. **Шулікаў**.  
 — Якіх шасцэрак? Да якой машыны?  
 — Ну такіх... вось такіх... адным словам да жывяркі «Лева».  
 — Вазьміце прэйскурант і пакажыце.  
 — Вось гэтыя...  
 — Так бы і сказаці. Гэта «Р-96». Яны вуць на той палцы...  
 — Во-во-во. Гэтыя самыя.  
 Такая-ж размова адбываецца паміж крамнікам і астатнімі кавалямі. Нарэшце т. **Мартынэнка** (калгас «Сіра сацыялізма») вымушан настаяваць:

**І АБМЕЖАВАЛІСЯ ДЫРЭКТЫВАМІ**  
 ПОЛАЦК. (Ад карэспандэнта «Звязды».)  
 Полацкі раён скончыў саўбу на 13 дзён раней чым у мінулым годзе. Агёс і зямель у раёне калгаснага раёна былі засеяны на 45 дзён раней чым летась. Надвор'е спрыяе аднаасобнаму высаіванню яравых і азімых. Праз месяц жыта і раніш можна будзе жаць. Але ў раёне вельмі слаба рыхтуецца да ўборкі. Асабліва дрэнна справа з рамантам інвентара. Загадчык райземадзела **Грышанай**, дырэктары **Полчані** і **Ветрынскай МТС Ройнікаў** і **Асіноўскі** абмежавалі толькі тым, што пашалі ў сельсаветы дырэктывы, але нічога канкрэтнага не зрабілі для дапамогі калгасам.  
 З 250 жывяркаў адрамантавана ўсяго 177, з 11 лабарэак — толькі адна. Ні адна малатарня як ў калгасах, так і ў саміх МТС лічце не адрамантавана.  
 З 5 калгасаў Астроўшчынскага сельсавета толькі адзін — «Чокіч» — прыступіў да рамонту. У іншых калгасах машыны стаяць не сабраваны, заржавелыя.  
 Па дагавору з калгасамі Ветрынскай МТС павінна выдарабіць ільнадэрабнікам больш тысячы гектараў ільну. Дэрабленне ільну пачнецца не пазней 10-15 ліпеня, але рамантаваць ільнадэрабнікі яшчэ не пачыналі. Дырэктар МТС Асіноўскі глуміць гэта адсутнасцю запасных частак. У сапраўдзасці часткі ляжаць на базе Бельсельсба. Не прыступлена да рамонту складаных і поўскаданых малатарня, яны нават не завезены ў МТС.  
 Не лепш справа і ў **Полчані** МТС. З 36 ільнадэрабляк адрамантавана толькі 3, з 42 жывяркаў адрамантавана 20. Да рамонту астатняга інвентара зусім не прыступлена.  
**Н. НЕЙДЛІН.**

**В. ДАЛЬ.**

# КОНКУРС НА ЛЕПШЫЯ ЯСЛІ

Народны камісарыят асветы, Наркомаховы здароўя сумесна з ІІІ саюзаў працасветы і месаапрацы абвясцілі конкурс на лепшыя калгасныя дзіцячыя яслі, сая і пільноўку.  
 У конкурсе прымаюць удзел старшыня сельсаветаў, калгасаў, райспажывсаюзаў, сельсо, бытавыя секцыі сельсаветаў, загадчыцы і выхавальніцы дзіцячых садоў, пільноўкаў і ясляў, дашкольных інсавектараў, мэдперсонал.  
 Умовы для загадчык і выхавальніцаў ясляў наступныя:  
 Правільнае і рацыянальнае скарыстанне сродкаў і прадуктаў, адшуканых для пільноўкаў і ясляў, свавольнае і добракасавае ўтрыманне дзіцячых устаноў; утрыманне дзіцячых устаноў у належных санітарна-гігіенічных умовах; светлыя і добры абстававаныя памішкавы, забяспечыць пастаяннага медыцынскага наглядку за дзецьмі не менш аднаго разу ў доканд; правядзенне прафілактычных мэрпрыемстваў; прышчэпак супроць воспы і дыфтэрыі і іншае.  
 Для прамавання лепшых арганізатараў ясляў і прадаўжэнцаў, медработнікаў і старшын сельсаветаў вызначана звыш 100 прэмій.

**1000 калгасных дзіцячых у яслях**  
 У калгасе Бешанковіцкай МТС да ўборачнай кампаніі арганізавана 32 дзіцячыя яслі, якія ахапаліць 1.000 калгасных дзяцей. У многіх іслях работа пастаўлена вельмі добра. Дзеці свавольна забяспечваюцца апрадуктамі, пакоі чыста і добра даглядаюць. Узорныя яслі арганізаваны ў калгасе «Красавік» Бешанковіцкага сельсавета. Яслі змяшчаюць ў спецыяльна пабудаваным доме з чатырох пакояў. Пры яслях арганізавана пільноўка. 75 калгасных дзяцей на ўрочысе да 4-х год рэгулярна наведаюць яслі.  
**З. ПАДольскі.**

# ДАЦЬ НІЗОЎЦЫ МОЦНЫЯ КАДРЫ

Адзін з прычын дрэннай работы кааператывнай сістэмы і вялікіх растрат — гэта недадзельнасць рабортнікаў кааператывных рабортнікаў. Апараты некатарых райсаюзаў, сельсо, райзаваў засмечаны тужымі, варожымі элементамі.  
 У апартаментах намі пісьма рабортнікаў прыведзен рад прыкладаў звышніх дзеянняў асобных кааператывных рабортнікаў на мясцох.  
 Тав. **ВЯСЕЛЫ** паведамляе, што ў гаспадарчых арганізацыях Бялыніцкага раёна пад маскай сумяшчальных саветіх рабортнікаў працуюць спекулянты і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Працаваў ён крамнікам у В. Задрудкай Салабаве.  
 «Згодна пастановы адшавецных органаў ён быў знят з работы з забаронай працаваць у сааператывах, зараз Пейзнер чакае ў пільноўкаў і лішчоны, якія не меюць у гаспадарчых сістэме. Вось з. **Пейзнер** — былы спекулянт і ўладальнік смагакурнага заводу. Праца

